

ПАРТРЭТ НАЦЫІ НА ФОНЕ ПАЛАТНА

Погляд на ўкраінцаў пачатку трэцяга тысячагоддзя

ЛЮБОЎ ГАЎРЫЛЮК

У галерэі «Панарама» Нацыянальной бібліятэкі Беларусі былі прадстаўлены трывалы праекты вядомага ўкраінскага фатографа Ігара Гайдая: «Украінцы. Пачатак трэцяга тысячагоддзя», «Космас украінскага хлеба» і «9+3». Самы маштабны з іх, значны паводле культурнай задачы, дакладны з пункту гледжання канцэптуальнага вырашэння — праект «Украінцы».

КАНТЕКСТ

Сталенне да нацыянальных культур у розных еўрапейскіх краінах неаднолькавае. Адны эксперыты адзначаюць неабходнасць балансу паміж адкрытасцю і захаваннем

У гэтым кантэксце і варта разглядаць фактаграфічны праект Ігара Гайдая «Украінцы. Пачатак трэцяга тысячагоддзя», ажыцёўлены аўтарам як адказ на пытанне суразмоўцы-еўрапейца: «Як выглядаюць людзі ва Украінے?»


Так здарылася, што простая фармулёўка стала імпульсам для разважання аўтара: дасведчаны рэкламны фатограф, які меў сур'ёзнае партфоліо, не мог паказаць, як выглядае яго рэальны суайчыннік. Не мадэль, не герой, а звычайны ўкраінец.

НЕКАТОРЫЯ ІДЭІ ЛУНАЮЦЬ У ПАВЕТРЫ


Праекты, падобныя да «Украінцаў», ужо з'яўляліся ў гісторыі фатографіі. Гэта «Амерыканскі Захад» Рычарда Аведона (*In the American West*, 1985). З бліжэйшых нам па-

скласці калектывуны партрэт жыхароў вялікай краіны — гэту думку пра сумленнасць свайго праекта, пра спробу «напісаць партрэт нацыі ў яе сучасным стане» Ігар Гайдай неаднаразова падкрэслівае ў шматлікіх інтэрв'ю. І хоць ён увесь час кажа пра суб'ектыўнасць свайго падыходу, ва «Украінцах» выразна відаць, што дакументальны стыль у мастацкай фатографіі не мае нічога агульнага з самадзеянасцю. А прафесійны погляд фатографа відавочна вольны ад турыстычнай і побывавай павярхоўнасці.

Цікава, што ідэя стварэння мега-праекта пра народы як мага большай колькасці краін час ад часу абмяркоўваецца ў асяродку еўрапейскіх фатографаў. Магчыма, нашы ўкраінскія і расійскія суседзі якраз і зрабілі свае крокі ў гэтым кірунку.



Віктар Юшчанка, палітык,
з Сафійкай і Хрысцінкай. 2002.



Габрыеля Масанга,
мадэль. 2002.



Ксенія Паўлаўна Серада,
бабуля з Палтаўшчыны. 2002.

традыцый. Іншым блізкая ідэя, што культура — гэта працэс узаемаабмену, і традыцыі набываюць адмысловую каштоўнасць, калі знаходзяцца ў развіцці, ва ўзаемадзеянні. Самая асцярожная крытыкі адзначаюць, што «глабалізацыя вельмі небяспечная для малых культурных мадэляў» (Луі Швейцэр). Але ёсьць і іншае меркаванне на гэты конт, ботакі нацыянальны здабытак, як культура і мастацтва, заўсёды будзе сферай чалавечых эмоцый і перажыванняў. Прычым усе гэтыя тэорыі ґрунтуюцца на вызначенні і пошуку ідэнтычнасці як неабходнай падставы для пабудовы культуры народа.

Часе і геаграфіі — «Рускія/Russkie» Анастасіі Харашылавай (2009). Некалькі ўбаку стаяць «Амерыканцы» Роберта Франка (*The Americans*, 1955 — 1956) і «Народжаныя ў СССР» Ігара Мухіна (2005), які «здымае драму і камедыю нашага часу і нашай прасторы» (Кацярына Дзёгаць). Усе гэтыя мастацкія праекты зроблены ў падкрэслена документальным стылі, што выключае ўсякую ідэалізацыю народа, але дапамагае аўтару даследаваць яго ідэнтычнасць — культурную, ментальную, грамадзянскую.

Ідучы за аўтарам ад выявы да выявы, глядзяч атрымлівае ўнікальную магчымасць


«ЦІ ПАДОБНЫЯ, ПРЫГОЖЫЯ АБО НЕ ВЕЛЬМІ, ПРАСТАДУШНЫЯ АБО ХІТРЫЯ, ВЫРАШАЙЦЕ САМИ...»

Выставка і альбом атрымліся падрабязным і прадстаўнічымі: за 5 гадоў працы было зроблена каля 130 партрэтаў, а ўсяго ў праекце прынялі ўдзел больш за 500 чалавек.


Пасля таго як была вызначана стратэгія, Гайдай прыняў некалькі тактычных рашэнняў адносна формы, што мусіла адпавядаць канцэпцыі. Адна з першых умоў здымкі тычылася формату: найбліжэйшае асяроддзе, характэрнае для ладу жыцця кожнага




Колька Ляшч з жонкай Дусяй. 2003.



Багдан Ступка, акцёр тэатра і кіно. 2002.



Паўло Малчанаў, рабочы. 1998.



Ілья Чычкан,
мастак. 2001.

героя, было адсечана ў кадры нейтральным фонам — палатном, якое паслужыла той кропкай адліку, нулявым другім планам, на якім максімальна выразней стала выява рэальнага чалавека. У першых кадрах выяшчэ адзначае гэты момент аўтарскай рэжысурсы — адсечаную прастору і заўважае чалавека. У першых кадрах выяшчэ адзначае гэты момент аўтарскай рэжысурсы — адсечаную прастору і заўважае чалавека. У першых кадрах выяшчэ адзначае гэты момент аўтарскай рэжысурсы — адсечаную прастору і заўважае чалавека. У першых кадрах выяшчэ адзначае гэты момент аўтарскай рэжысурсы — адсечаную прастору і заўважае чалавека.

Практычна ні ў каго з персанажаў няма ў руках рэчаў, хіба што зредку книга, скрыпка

ці лапата — мабыць, гэтыя предметы героя ўспрымалі як неад'емную частку сябе.

Абраная Гайдаем чорна-белая гама вельмі арганічная, і фатограф паслядоўна вытрымаў гэты дрэс-код. Сацыяльны проект, у якім трэба было не толькі знайсці чалавечыя тыпажы, але і паказаць психалагічныя нюансы, а яшчэ зафіксаваць у тварах атмасферу часу, сапраўды не меў патрэбы ў «размалёўванні». Інакш атрымалася б не даследаванне, а лубок, значыць — зусім іншая стылістыка.

Прадставіць украінскі народ, грамадзян вялікай краіны, скласці нават частку візуальнай гісторыі свайго часу — сур'ённая задача. Працоўныя і манахі, настаўнікі і футбалісты, школьнікі і шматлікія хатнія гаспадыні — ніхто з іх, за невялікім выключэннем, не «завышае планку» (што было б зразумела ў рашэнні такой пафаснай тэмы). Вядома, ёсьць у праекце акцёры і музыкі, якія не могуць не пазіраваць, як і мадэлі, якія не могуць не распрануцца. Але, па-першае, «без мяне народ няпоўны», і артысты ў нацыянальных строях выразна ідэнтыфікуюць сваю прыналежнасць да украінскай культуры. А па-другое, трэба признаць, што гульня і маска, як выяўленне патрэбы ў сталай самапрезентацыі, трывала прыраслі да гэтых людзей. Так трывала, што сталі спосабам жыцця і яго формай. Аднак фотограф зрабіў галоўнае: абраў свой метад і выканаў працу без патэтыкі, без нагрувашчвання ідэалагічных штампаў. У выніку яна і стала фатографічным даследаваннем — акуратным, у чымсьці руцінным адборам і фіксацыяй таго, што адбываецца, а гэта значыць — фатографіяй, блізкай да сапраўднасці.

І ў экспазіцыі выставы, і ў альбоме «Украінцы» самае цікавае твары. Відавочна, што атмасфера працы была максімальна пры-

язнай — інакш персанажы не атрымаліся бы такімі шчырымі і эмацыйнымі. З фатаграфій наўмысна выключаны сучасныя канфлікты і напружанне жыцця, тут пануе цягло роднасных адносін, часам задуменнасць, але заўсёды незвычайная адкрытасць свету. У гэтым сэнсе праект успрымаеца як праама фатаграфія і майстэрства сумленных стасункаў, таму ад гледача не патрабуеца высілкаў па дэкадіраванні, як гэта часта адбываецца з канцептуальнымі праектамі.

Лепшыя мадэлі — украінскія бабулі, такія натуральныя іх усмешкі, кранальныя тэпці і хустачкі. Нібы і натура, якая сыходзіць, але ні ў каго няма засмучэння і стомленасці ўзросту. Вясёлыя украінскія бабулі, быццам з гісторыі Гогаля, і, здаецца, у іх усмешках ёсьць нейкі агульны шматвяковы досвед.

Не бяруся вызначаць іншыя групы персанажаў, хіба што працоўныя і людзі мастацтва вылучаюцца як асобныя прыступкі грамадской іерархіі. Дакладней, кожная група герояў — сацыяльны слой, не ніжэй і не вышэй за іншыя. Хоць ёсьць сярод іх і Віктар Юшчанка (у момант здымкі яшчэ не презідэнт краіны), і генерал-маёр МНС, і прафесар, усё ж цяжка сказаць, хто ў гэтым доўгім шэрагу персанажаў — эліта. Сваім суічыннікам аўтар ацэнак не ставіць: для яго (і ўслед за ім для гледача) усе яны — народ, усе блізкія адзін аднаму. Аўтар і сам раўназначны кожнаму свайму герою — у аўтапартрэце, які завяршае экспазіцыю. Завяршае наўмысна будзённа, без прэтэнзій на ўзвядзенне праекта ў ступень супер-mega-нацыянальнага. Магчыма, таму Гайдай і не імкнуўся ісці за стэрэатыпамі і стылізацыяй малюнкі з Украіны «пад Голівуд» і іншыя стандарты, глянцевыя ці брутальна-чарнушныя. Аўтар заканчвае праект паўусмешкай і паўпытаццем: цяпер зразумела, якія мы, людзі Украіны? ▲